

ІМ ПАКАРЫЎСЯ РУБЕЖ У ТЫСЯЧУ ТОН

• Алесь ЖЫГУНОЎ.
Фота аўтара.

#УЗНАГОРОДЫ – ЛЕПШЫМ

НА ПРАЦЯГУ ЖНІВА Ў КОЖНЫМ НУМАРЫ "ВГ" МЫ ЗНАЁМІЛІ ВАС З КАМБАЙНЕРАМІ, ВАДЗІЦЕЛЯМІ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ, ЯКІЯ ПІДЗІРАВАЛІ Ў РАЁННЫМ СПАБОРНІЦТВЕ І ЎРЭШЦЕ ДАБІЛІСЯ ВЫСОКІХ ВЫНІКАЎ: НАМАЛАЦІЛІ І ПЕРАВЕЗЛІ БОЛЬШ ЗА ТЫСЯЧУ ТОН ЗЕРНЯ.

У раёне – восем такіх камбайнераў і пяць вадзіцеляў.

З некаторымі героямі жніва сёння мы пазнаёмімся яшчэ бліжэй, і нагода для гэтага самая прыемая. У панядзелак на Глыбоччыну прыежджаў старшыня Віцебскага абкама прафсаю-

за работнікаў адукацыі і навукі Валерый Кунашка, каб павіншаваць лепшых хлебарабаў і за самаадданую працу ўручыць ім падзякі абкама прафсаюза і прэміі.

Маршрут для паездкі быў выбраны такі: УП "Мнюта", УП "Мярэцкія" і УП "За Радзіму".

УП "МНЮТА"

Тры камбайнеры гаспадаркі – Алег Шынкевіч, Генадзь Анкудовіч і Аляксандр Крыкштуль – намалацілі сёлета больш за тысячу тон зерня. І калі Алег і Генадзь – сталыя прызнаныя спецыялісты, то Аляксандр у гэтым годзе КЗС-1218 на мнюцкія палеткі вывёў першы раз у жыцці. Перад жнівом сам папрасіўся на камбайн, бо невялікі вопыт працы на ўборачнай атры-

маў, калі жыў і працаваў у адной з гаспадарак Мінскай вобласці.

З першага дня малады камбайнер узяў высокі тэмп (пры добра-брай якасці ўборкі) і стаў лідарам сярод маладых удзельнікаў жніва. У сваёй гаспадарцы намалаціў 960 тон, пасля працаваў на палях ААТ "Чарневічы". І вось вынік: у актыве Аляксандра Крыкштуля – 1009 тон зерня.

Старшыня абкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Валерый Кунашка, уручаючы ўзнагароды, цёпла павіншаваў камбайнера-тысячніка, пераможцу раённага спаборніцтва сярод маладых камбайнераў Аляксандра Крыкштуля з высокім дасягненнем і пажадаў яму новых працоўных перамог. Да віншавання далучыліся і ўручылі Аляксандру падарункі старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Наталля Зяновіч і старшыня райкама прафсаюзаў работнікаў адукацыі і навукі Наталля Вайцоль (**на здымку**).

Добрыя пажаданні маладому механізатару вельмі патрэбны, паколькі наперадзе ў яго – яшчэ шмат палявых клопатаў, найперш – сяўба азімых зерневых.

УП "МЯРЭЦКІЯ"

Паколькі дамовіліся, што ў Бушыках на паваротцы на Сорыкі сустрэнемся з маладым вадзіцелем Юрыем Навойчыкам, які ў гэты дзень на сваім аўтамабілі МА3-551 вазіў кармы на фермы, то з Мнюты ў Бушыкі

мы прыляцелі, можна сказаць, на крылах. На некалькі хвілін апырэдзілі нашага героя і, стоячы каля дарогі, не маглі не звярнуць увагі на горку зерня на адным з падворкаў.

--Закончылі жніво на палях і пачалі малаціць соткі вяскоўцаў, малайцы, -- заўважыў Валерый Кунашка, тым самым засяродзіў нашу ўвагу на актуальнасці гэтай тэмы.

--Так, малоцім ужо не першы дзень, на соткі вяскоўцаў адпраўлены тры камбайны, -- па тэлефоне паведаміў намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце УП "Мярэцкія" Віктар Дубоўка.

-- Пасля заканчэння жніва камбайнеры ўсіх гаспадарак памагаюць вяскоўцам ва ўборцы хлеба, -- развіла тэму Наталля Зяновіч. А неўзабаве мы ўбачылі на дарозе МА3, за рулём якога быў Юрый Навойчык.



Юрый Навойчык.

Цырымонія ўзнагароджвання не здоўжылася, і, падзякаваўшы гасцям за такую ўвагу да сябе, малады вадзіцель прадоўжыў свой шлях.

УП "ЗА РАДЗІМУ"

Толькі крануліся з месца і ўзялі накірунак на вёску Удзела, як Наталлі Зяновіч пазваніў дырэктар прадпрыемства "За Радзіму" Тадэвуш Зяновіч: маўляў, не затрымлівайцеся, у Іосіфа Вярбіцкага кожная хвіліна на ўліку.



Іосіф Вярбіцкі.

Пра гэтага вадзіцеля сказ асобны: ужо чатырнаццаць сезонаў на сваім аўтамабілі МА3-555 адвозіць ён зерне ад камбайнаў. І калі ў першы сезон перавёз толькі 500 тон зерня ("Многа было ў той год і камбайнаў, і машын"), то ўсе наступныя гады Іосіф Вярбіцкі адвозіў ад камбайнаў больш за тысячу тон зерня.

--І як гэта ў вас атрымліваецца? -- пасля таго, як былі ўручаны ўзнагароды, пацікавіўся ў вадзіцеля.

--Я не ганюся за тонамі, увогуле, на маю думку, спаборніцаць трэба толькі на спартыўных пляцоўках. А на жніве -- проста працаваць: шчыра, спакойна, без спешкі. І вынікі будуць, -- такім быў адказ.

Фота -- на памяць, і вадзіцель прадоўжыў свой рэйс, а неўзабаве раз'ехаліся ўсе мы: у кожнага -- свая праца, і сапраўды: кожная хвілінка на ўліку.

МОЖНА АБЫСЦІСЯ БЕЗ ПЛУГА?

РАЁННЫ СЕМІНАР, ЯКІ ПРАЙШОЎ НА ПАЛЯХ УНІТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА "КАНСТАНЦІНАЎ ДВОР", ПА ЧАСЕ ПРАВЯДЗЕННЯ НЕ ЗДОЎЖЫЎСЯ, АЛЕ Ў МНОГІМ БЫЎ КАРЫСНЫМ ДЛЯ ЯГО ЎДЗЕЛЬНІКАЎ. НА СЕМІНАРЫ БЫЛО ПАКАЗАНА, ШТО ВА ЎМОВАХ ВЫРОШЧВАННЯ ЗЕРНЕВЫХ КУЛЬТУР НА ГЛЫБОЧЧЫНЕ НЯМА ШАБЛОНАЎ У АПРАЦОЎЦЫ ЗЯМЛІ, І КІРАЎНІКАМ, СПЕЦЫЯЛІСТАМ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ ЧАСАМ ТРЭБА ПРЫМАЦЬ НЕСТАНДАРТНЫЯ РАШЭННІ.

Адкрываючы семінар, старшыня райвыканкама Алег Морхат кораценька падвёў папярэднія вынікі жніва, адзначыў, што стаўка на азімыя культуры сябе апраўдала, што гібрыднае жыта, дзякуючы якому раён адным з першых у вобласці выканаў план па дзяржаўных закупках зерня з ураджаю 2018 года, прыжылося на глыбоцкіх землях.

--І ўсё ж 8 тысяч тон зерня мы недабралі, -- заўважыў ён. -- Па сенажы, кукурузным сіласе на ўзровень мінулага года яшчэ можам выйсці, але давайце прызнаем: вынікі ў жыўлагадоўлі не радуюць. Таму па максімуме трэба пасеяць азімыя культуры, каб аб'ёмамі ў раслінаводстве хоць трохі перакрыць адставанне ў жывёлагадоўлі.

Кіраўнік раёна ў сваім выступленні закрываў многія надзённыя пытанні. Адно з іх -- адвальная і безадвальная апрацоўка глебы:

--У раёне мы залішне захапляемся ворывам, -- развіў тэму Алег Віктаравіч, -- але ж ёсць і апрацоўка зямлі без плугоў, і пэўны вопыт мы ўжо маем. Такі спосаб дае вялікую эканомію паліва, бо, згадзіцеся, чатыры аперацыі на ўздыме глебы, а то і больш, -- гэта вялікія затраты. Таму арганізатары семінара пралічылі варыянты, на чым пры вырошчванні зерневых можна сэканоміць.

Пра гэтыя варыянты, і пра эканомію

паліва, расказаў дырэктар унітарнага прадпрыемства "Канстанцінаў Двор" Аляксей Ермаковіч, а дапоўніў ягоны расказ першы намеснік старшыні райвыканкама, начальнік райсельгасхарча Іосіф Пачкоўскі.

І такіх варыянтаў пры апрацоўцы глебы перад сяўбой тры: першы -- два сляды дыскатара і пасяўны аграгат; другі -- плугі, АКШ і сеялка СПУ; трэці -- праход КПП-6,2 (культыватар глыбокага рыхлення, на жаль, не ва ўсіх гаспадарках ён ёсць) і АПП-6. Зразумела, дзе плугі, там і затраты.

Удзельнікі семінара на свае вочы пабачылі на адным з палёў цераспалосную сяўбу азімага жыта і азімай сурэпіцы: магутныя трактары з пасяўнымі аграгатамі АПП-6 ішлі адзін за адным. Пры падрыхтоўцы да сяўбы гэтых культур была прыменена безадвальная апрацоўка глебы: поле было зроблена ў адзін след культыватара, другі -- спатрэбіўся толькі на разваротнай паласе. І пасля культыватара -- запусцілі пасяўны аграгат. На семінары былі адзначаны плюсы такога спосабу: менш парушаецца структура глебы, па-вышаецца яе ўрадлівасць, а значыць, і ўраджайнасць культур, зніжаюцца затраты. Вось толькі не на кожным полі можна правесці безадвальную апрацоўку глебы.

Азімае жыта і азімую сурэпіцу ў "Канстанцінавым Двары" сеялі на кармавыя мэты, і гэта, на думку спецыялістаў, будзе вельмі



Удзельнікі раённага семінара на адным з палёў унітарнага прадпрыемства "Канстанцінаў Двор".

добры корм, паколькі жыта -- гэта пратэіны, сурэпіца -- бялок.

Алег Морхат, прадаўжаючы тэму, зазначыў, што ў наступным годзе трэба значна прыбавіць у нарыхтоўцы кармоў, што трэба прадаўжаць, як сёлета, сеяць паўкосныя культуры і з аднаго поля браць два ўраджаі.

І ўсё ж сяўба азімых зерневых (сяўбу азімага рапсу трэба завяршаць, і многія гаспадаркі ўжо завяршылі яе) -- была галоўнай тэмай на гэтым семінары. І дробязей тут не павінна быць. Галоўнае -- выраўняць глебу і пакласці ў яе на належную глыбіню насенне. І тут вельмі важная роля адводзіцца спецыялістам, якія павінны быць з механізатарамі. Палі розныя, і, па словах Алега Морхата, на кожным полі спецыяліст, як дырыжор, павінен не толькі кіраваць усімі работамі, але і памагаць, каб не ўсплывалі то ў адной гаспадарцы, то ў другой факты парушэння тэхналогіі (пра асобныя з іх, скажам, пра накірункі апрацоўкі глебы, якія не павінны супадаць, згадалася падчас семінара). Старт сяўбе азі-

мых зерневых сёлета дадзены рана, як ніколі. Як сяўбу можна арганізаваць на высокім узроўні, удзельнікі семінара пабачылі на палі УП "Канстанцінаў Двор", дзе былі задзейнічаны адрозны чатыры тэхнічныя адзінкі: два пасяўныя аграгаты АПП-6, і сеялкі СЗТМ-4Н і СПУ. Паколькі, як і ў мінулым годзе, стаўка зроблена на азімыя, то адступаць, як кажуць, ужо няма куды. Бо, што мы ні гаварылі б, хлеб па-ранейшаму ўсяму галава.

...

І закончылася мерапрыемства на высокай ноте. Усё ў тым, што 20 жніўня (у гэты дзень праходзіў семінар) -- дзень нараджэння дырэктара філіяла "Капыльшчына" А. Д. Вазняковай.

Алег Віктаравіч Морхат ад імя ўдзельнікаў семінара цёпла павіншаваў Антаніну Дзмітрыеўну з юбілейным днём нараджэння і ўручыў жанчыне прыгожы букет кветак.

• Старонку падрыхтаваў Алесь ЖЫГУНОЎ. Фота аўтара.